

тверждения «превосходства арийской расы». В 80-е гг. ХХ в. «холодная война» между СССР и США чуть не привела к расколу олимпийского движения. Более мелкие конфликты неоднократно находили отражение на Олимпийских играх. Беларусь, как и многие другие государства, активно использует спорт для самоутверждения на международной арене. Правильная оценка и трактовка этих фактов имеют определенное идеологическое значение.

В то же время личность спортсмена представляет наибольший интерес и ценность спорта. За каждым выдающимся достижением стоит многолетний упорный труд и высокое мастерство. Сам факт победы на международных соревнованиях представляет собой акт высокой гражданственности, так как сопровождается прославлением Родины — поднятием национального флага. Поведение спортсмена, его биография обладают воспитательной ценностью и могут использоваться для популяризации спорта, патриотического воспитания, формирования национального самосознания.

Однако следует иметь в виду, что спорт, ориентированный только на высшие достижения или коммерческий успех, может развивать у спортсменов индивидуализм, меркантилизм и другие отрицательные качества. Проблема организации воспитательного процесса в спортивных командах не утрачивает своей актуальности.

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1. Спорт играет значительную роль в идеологическом воспитании молодежи. При этом массовый спорт решает задачи пропаганды и приобщения молодежи к здоровому образу жизни. Спорт высших достижений — формирование патриотизма, национального самосознания, гордости за свою Родину.

2. Идеологические аспекты спортивной деятельности, участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх наиболее полно могут быть освещены в рамках олимпийского образования.

С.А. Галаўко
БДЭУ (Мінск)

ПРА ЕДНАСЦЬ ПЕДАГАГІЧНАГА МАЙСТЭРСТВА І КУЛЬТУРЫ У ВУЧЭБНА-ВЫХАВАЎЧАЙ РАБОЦЕ ВЫКЛАДЧЫКА

Напярэдадні 73-й гадавіны БДЭУ рэктар універсітэта, прафесар У.М. Шымаў у артыкуле «*Vivat Alma Mater*» у газете «Эканаміст» пісаў: «Інтэлект, навука, інавацыі з'яўляюцца галоўнай рухаючай сілай працгрэсіўнага развіцця краіны. Адгэтуль і поспехі універсітэта, як вынік працы многіх пакаленняў беларускіх вучоных-эканамістаў: тых, хто стаяў у пачатку стварэння вузу, хто ствараў і ўмацоўваў навуковыя школы, рыхтаваў кадры для маладой рэспублікі і хто самааддана і

творча працуе ў БДЭУ сёня. Час паказаў, што ва ўніверсітэце не можуць быць толькі адукацыйныя (асветніцкія) функцыі, павінны быць і выхаваўчыя».

І яны тут ёсьць. У апошнія гады ў пытанні паляпшэння ідэйна-палітычнага выхавання спецыялістаў з'яўляецца той факт, што праца ў студэнцкіх групах праводзіцца па адзіных перспектывных планах, распрацаўваних на ўесь перыяд навучання. Гэтыя планы дазваляюць забясьпечыць еднасць вучэбнай і выхаваўчай работы, мэтанакіравана і ўсебакова фарміраваць асабу маладога спецыяліста.

Безумоўна, студэнты — гэта сацыяльная група, якая патрабуе свайго вывучэння і ведання і ў якой ёсьць свае асаблівасці, без вывучэння якіх і выкладчыкам замежных моў немагчыма абаснаваць вучэбна-выхаваўчую работу сярод моладаі. Вось чаму выкладчык з маленікім ці вялікім вопытам работы ў студэнцкай аўдыторыі можа, умее і прапануе сваім слухачам, менавіта, нешта тое новае, што дазваляе маладому зацікаўленаму будучаму спецыялісту таксама прымяняць ужо ў час працы на прадпрыемстве, быць камунікацыйным, умець прапанаваць і рекламираваць прадукцыю на той замежнай мове, якой ён добра авалодваў у вузе.

У сувязі з вышэйсказанным здаецца, што кожны выкладчык любой дысцыпліны — лектар, прафесар, доктар навук павінен умець весці размову не толькі пра тое, колькі будзе «два» і «два», а і пра тое, што нашае жыццё складаецца з розных кампанентаў асобнай, а можа і не асобнай, справы.

Што ж тут маецца на ўвазе? Калі выкладчыку не адступіць у час лекцыі ад той проблемы, якую ён выкладае, то ён будзе «сухім» выкладчыкам, бо яго манатоннае гучанне, яго чытанне і бесперапынны паўтор асобных слоў, сказаў і нават прыкладаў даводзяць да таго, што студэнты вядуть сябе неспакойна, бачаць недахопы і лічаць нецікавай перадачу тых самых сумна выкладаемых ведаў.

Тут, безумоўна, педагогічнае майстэрства павінна быць на самым першым месцы. А для гэтага неабходна «варушыцца». Французы гавораць, што трэба «шэршэ». Гэта значыць: трэба шукаць. Сёняня нялёгка шукаць, таму што ўжо даўно ўсё знайдзена. Але ж гэта не так. Бо калі сістэматычна прагляджаўцаць ранейшыя і новыя напрамкі ў выкладанні той ці іншай дысцыпліны, мы заўсёды знайдзем падказку аб тым, што трэба мне сёня рабіць, як ажыўіць, як больш цікава перадаць тыя веды, якія выпрацавала чалавецтва, і трошкі сам. Я ўпэўнены, у кожнага выкладчыка маладога і, тым больш — з вялікім вопытам, знайдуцца прыклады, якія дапамагаюць заняткі зрабіць больш цікавымі, змястоўнымі, пазнавальнімі і патрэбнымі не толькі для адукацыі, агульнага развіцця, але і для будучай прафесійнай дзейнасці. Бо іскравыя прыклады, якія мелі месца, альбо нават прыдуманыя і вобразна пададзенныя, заўсёды знайдуць разумение ў аўдыторыі (будзь гэта студэнты ці нават другая катэгорыя слухачоў).

У гэтым выпадку трэба весці размову аб культуре, навуцы, без якіх не можа аddyцца паляпшэння ў жыцці ніводнай нацыі. Без навукі ні

грамадства, і навучальныя ўстановы не змогуць несці ў асяродзе любо-
га напрамку, асабліва ў асяродзе нашай моладзі, якая хадаць мно-
гае і ў школе, і ў нашым універсітэце, тыя веды, якія выпрацоўваліся
чалавецтвам на працягу стагоддзяў.

Хочацца прывесці яшчэ адно выказванне рэктара універсітэта ў тым
жэ артыкуле аб прафесіяналізме, якасці адукаты і навукі. Ён піша,
што сёня гэта актуальна як ніколі. Перш за ёсё нам трэба клапаціцца
аб высокім інтэлектуальным узроўні прафесарска-выкладчыскага кор-
пуса, таму што менавіта ён вызначае якасць адукатыінага працэсу, ма-
тывациі вучобы студэнта. Каб паспяваць за ўсімі навінамі ў адукаты-
най сферы, выкладчыкі вуза павінны самі пастаянна сябе ўдасканаль-
ваць, расці прафесійна... Ва універсітэце патрэбна культываваць улас-
ную атмасферу духоўнасці, ствараць благапрыемную аўру ВНУ... за-
хоўваць, ствараць і развіваць традыцыі...

Менавіта ў гэтым сэнсе наш народны мужчынскі вакальны ансамбль
прафесараў і дацэнтаў БДЭУ «Чырвоны гваздзік» даўно працягвае тры-
мацца на грэбені хвалі і цалкам адпавядае падтрымцы той атмасфери,
пра якую гаворыць кіраунік нашай навучальнай установы. Канешне,
жышці і развіццё талентаў кожнага чалавека: вучонага, настаўніка,
асабліва куратараў груп, эканаміста, альбо іншага спецыяліста па-
свойму ўнікальному. Менавіта таму ў комплексе дзеяння і існавання ка-
лектыву выкладчыкаў «Чырвоны гваздзік», для якога адным з напрам-
каў служаць эстэтычнае выхаванне, павышэнне культурнага ўзроўню,
прывіванне густаў і навыкаў да мастацкай творчасці не толькі студэн-
таў, але і саміх выкладчыкаў, якія уласным прыкладам іграюць вы-
ключочную мабілізуючу ролю ў справе развіцця эстэтычных якасцяў.
Карацей кажучы, фактар асобы выкладчыка ў фарміраванні будучага
спецыяліста бяспрэчны! І наогул, чым вышэй культура выкладчыка,
чым большы яго навуковы грамадскі аўтарытэт, тым мацнейшы яго
ўплыў на студэнта.

Больш таго, удзел выкладчыкаў у вакальнна-харавых спевах садзей-
нічае не толькі актыўнаму правядзенню вольнага часу, але і ўдасканал-
ленню педагогічнага майстэрства, адточванню галасавых і моўных да-
ных, яго прамоўніцкага мастацтва, так неабходных сучаснаму кваліфі-
каванаму лектару.

Я як кіраунік гэтага колектыву сустракаюся з прыгожымі, цікавы-
мі, адукаванымі прафесіяналамі нашага БДЭУ — прафесарамі і дацэн-
тамі, супрацоўнікамі другіх аддзелаў, службаў і заўсёды адкрываю-
ющы новыя і новыя рысы характару, новыя здольнасці, новыя дасягнен-
ні прафесійныя: хто ў аўдыце, хто ў замежнай мове, хто ў маркетынгу
і г.д. Іх прафесійны рост у першую чаргу рабіць гонар і мне як кірауні-
ку ансамбля, а яшчэ большы гонар нашай установе, бо прафесійнае
майстэрства выкладчыка складаецца не толькі з выканання той ці дру-
гой дысцыпліны ў студэнцкіх аўдыторыях, але і з іншых кампанентаў
нашага штодзённага жыцця. Тут я маю на ўвазе і агульна-грамадскую
дзеянісць, і адносіны да яе выканання.